

ЗВЯЗДА


Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 268 (5093)
ЛІСТАПАД
21
СЕРАДА
1934 г.
ГОД ВЫДАВАННЯ XVII

Пятнаццацігоддзе разгрому белавардзейскіх арміяў Дзенікіна пад Орлом і Касторнай

В. І. ЛЕНИН

ТАВАРЫШОУ-ЧЫРВОНААРМЕЙЦАУ
(Гэта слова апублікавана ў журнале «Красноармеец»
у квітэрніку 1919 года)



Таварышы-чырвонаармейцы! Царскія генералы — Юдзюны і Іудзюны на поўдні — ніякі раз напружваюць сілы, каб перамагчы Совецкую ўладу, каб аднавіць уладу цара, памешчыкаў і капіталістаў.

Мы ведаем, як скончылася падоўжаная спроба Калчака. Не на доўга ашунулі ён уральскіх рабочых і сібірскіх саліна. Убачылішы вышуманства, адчулішы бяспомыслыя гвалты, порку, грабнікі ад афіцэраў, сьмяротную памешчыкаў і капіталістаў, уральскія рабочыя і сібірскія саліны дапамаглі нашай Чырвонай арміі пабіць Калчака. Арганізатарскія казны перайшлі права на бок Совецкай ўлады.

Вось чаму мы цвёрда ўпэўнены ў нашай перамоце над Юдзюнкам і Іудзюнкам. Не ўдасца ім аднавіць царскую і памешчыцкую ўладу. Не будзе гэтаму! Саліны паўстануць ужо ў тыле Дзенікіна. На Маўжасе прымім поўнае гарды паўстанне супраць Дзенікіна. Кубанскія казны роптуць і квалюцца, незадаволеныя дзенікінскімі гвалтамі і грабніком у нарысцы памешчыкаў і англічан.

Будземце-ні цвёрды, таварышы-чырвонаармейцы! Рабочыя і саліны ўсё больш згуртавана, усё з большым усведомленнем, усё больш рашуча становяцца на бок Совецкай ўлады.

Уперад! таварышы-чырвонаармейцы. На бой за рабоча-салінацкую ўладу, супраць памешчыкаў, супраць царскіх генералаў! Перамога будзе за намі!

19 Э 1919

Л. С. Г. Г.

ПЯТНАЦЦАГОДДЗЕ КІМ

ВЫНАНКОМ КІМ тав. ЧЭМАДАНАВУ

ЦК кампартыі Беларусі вітае шматлікую армію маладых пролетарыяў і працоўных усяго свету, аб'яднаных пад сьцягамі сьвятага КІМ'а адной з лепшых секцыяў Комуністычнага Інтэрнацыянала.

Пятнаццаць гераічных год з часу арганізацыі КІМ'а прайшлі ў круцэйшай і слаўнай рабоце, у абароне сіл рэвалюцыйнай моладзі, во ўчэбе, у барацьбе на барыкадах за савецкую пролетарскую рэвалюцыю, у барацьбе са адражэнкамі рабочага класа, у барацьбе супраць вяржачага фашызма, супраць новай імперыялістычнай бойні.

ЦК КП(б) Беларусі жадае КІМ'у і надалей аставіцца верным бацькам атрымаць вялікага Комінтэрна, паслаючы эмблэты за адпаведнае праграму, выпрацаванай геналяльным асновалажнікам і тэорыя і практыка пролетарскай рэвалюцыі — Маршам — Інгельсам — Леніным — Сталіным.

Яшчэ раз шмат самае гарачае комуністычнае прывітанне.
Сакратар ЦК КП(б)Б ГІКАЛО.

20-ХІ 1934 г.

ПРЫВІТАННЕ ЦК ВЛКСМ КОМУНІСТЫЧНАМУ ІНТЭРНАЦЫЯНАЛУ МОЛАДЗІ

ГЕРАІЧНАМУ АВАНГАРДУ ПРАЦОУНАЯ МОЛАДЗІ УСІХ КРАІН — КОМУНІСТЫЧНАМУ ІНТЭРНАЦЫЯНАЛУ МОЛАДЗІ — ПАЛНАЕ БРАТНАЕ ПРЫВІТАННЕ АД УСАЮЗНАГА ЛЕНІНСКАГА КОМУНІСТЫЧНАГА САЮЗА МОЛАДЗІ.

15 гадоў таму, прайшоўшы шлях вясцяў перад намі яго дзень, у якім агітатары і агітатарыцы ўспрымалі перадачу істотнага фарбавання да савецкай рэвалюцыі. Пасля таго, як у гэтым годзе ўспрымалі перадачу істотнага фарбавання да савецкай рэвалюцыі. Пасля таго, як у гэтым годзе ўспрымалі перадачу істотнага фарбавання да савецкай рэвалюцыі. Пасля таго, як у гэтым годзе ўспрымалі перадачу істотнага фарбавання да савецкай рэвалюцыі.

Ленінскі камсаюз гаварыць пра тое, як пачаўся шлях перадачы істотнага фарбавання да савецкай рэвалюцыі. Пасля таго, як у гэтым годзе ўспрымалі перадачу істотнага фарбавання да савецкай рэвалюцыі. Пасля таго, як у гэтым годзе ўспрымалі перадачу істотнага фарбавання да савецкай рэвалюцыі.

К ВАЕННАМУ СТАНОВІШЧУ НА ПОЎДНІ

ГЭТЫ АРТЫКУЛ БЫў НАДРУКОВАН У «ПРАВДЕ» № 293 АД 28 СНЕЖНЯ 1919 ГОДА, А З ДАДАТКАМ ПОСТСКРЫПТУМА — У ЖУРНАЛЕ «РЕВОЛЮЦЫОННЫЙ ФРОНТ» № 1 АД ЛЮТАГА 1920 ГОДА.

1. НЯЎДАЎШЫЕСЯ ПЛАНЫ АНТАНТЫ

Вясной 1919 года супраць Совецкай Расіі быў задуман камбінаваны паход Калчака—Дзенікіна—Юдзюнка. Галоўны ўдар павінен быў нанесці Калчак, з якім Дзенікін спавязваўся агульняў у Саратаве для сумеснага наступлення на Маскву з усходу. Юдзюнку быў прадастаўлен дапаможны ўдар па Петраградзе.

Мета паходу была фармулявана ў дакладзе Гучова Дзенікіну: «задушыць большавізм адным ударам, пазбавішы яго асноўных жыццёвых цэнтраў—Маскву і Петраград».

Самы-ж план паходу быў накіраваны ў цэлым Дзенікіна Калчаку, перахопленым намі са штабам Грып'яна—Алмазава вясной 19 года. «Галоўнае—не спыніцца на Волзе, — тэсаў Дзенікін Калчаку, — а быць далей на сэрца большавізма, на Маскву. Я спадзяюся сустрэцца з вамі ў Саратаве... Палкі будуць рабчы сваю справу што-ж датычыць Юдзюнка, ён гатовы і не замарудзіць ударыць па Петраградзе...»

Так тэсаў Дзенікін вясной, калі наступленне Калчака на Волгу ішло ў поўным разгары.

Алякс. план гэты не ўдаўся: Калчак быў адкінут за Урал; Дзенікін быў спынен на лініі: рака Сейм—Лісі—Балашоў; Юдзюнін аддасяў за Ямбург.

Совецкая Расія асталася цэлай і непаарушанай.

Але людзям Антанты не сумавалі. К вясні 19 года быў задуман новы план савецкага паходу. Калчак, натуральна, быў зняты з рыхунку. Цэнтр удару быў перанесен з усходу на поўдзень адкуль Дзенікін павінен быў нанесці галоўны ўдар. Юдзюнку быў прадастаўлен, як вясной, дапаможны ўдар—новы паход на Петраград. Былі камандуючы добраахвотнай арміяй ген. Май-Маеўскі і сваёй праце на другі дзень пасля ўзяцця Орла гаварыў, што ён мае быць у Маскве са сваімі войскамі «не пазней канца снежня, а калі-дзі 19 года».

Самаўпэўненасць дзенікінцаў дайшла да таго, што дзенікін капіталісты абавязалі яшчэ ў кастрычніку мільёны прыз (нікалаеўскімі грашыма) таму з палкоў

добраахвотнай арміі, які першы ўступіць у Маскву...

Але лёсу было ўгодна, каб і гэты план праваліўся. Войскі Дзенікіна адкінуты за Палтаву—Купянаў—Чартова; Юдзюнін разгромлен і выкінут за Нарву. Што-ж датычыць Калчака, то пасля разгрому пад Нова-Нікалаеўскам ад яго арміі асталася толькі адна ўсмамі.

Расія і на гэты раз асталася цэлай і непаарушанай.

Правае контррэвалюцыйнае гэта раз быў да таго нечаканым і рашучым, што перамагчы імперыялістычнай Германіяй, старыя ваўкі Антанты, вымушаны былі аб'явіць у голас: «Большавізм пельга перамагчы сілай зброі». А замкнёнасць факіраў імперыялізма дайшла да таго, што яны, страціўшы здольнасць адкрыць сапраўдныя прычыны паражэння контррэвалюцыі, сталі параўноўваць Расію то з «сыпучымі пяскомі», зымі немінуча павінен праваліцца «самы лепшы пажвадзец», то з «неасцяжнай агустынай», дзе абавязкова ўгатавана смерць любым «лепшым войскам».

2. АБ ПРЫЧЫНАХ ПАРАЖЭННЯ КОНТРРЭВОЛЮЦЫІ

Якімі прычынамі паражэння контррэвалюцыі і перш за ўсё Дзенікіна?

А) Нямногасць тылу контррэвалюцыйнай войскі. Ні адна армія ў свеце не можа перамагчы без устоі дэлага тылу, ну, а тыл у Дзенікіна (а тамсама Калчака) зусім няўстойлівы. Гэты факт нямногасці тылу контррэвалюцыйнай войскі тлумачыцца сацыяльным характарам урада Дзенікіна—Гэ чытка, стварыўшага гэтыя войскі Дзенікін і Калчак наступіць з сабой не толькі ярымо памешчыка і капіталіста, але і ярымо англа-французскага капітала, перамога Дзенікіна-Калчака бодь страціла самастойнасць Расіі, ператварыла Расію ў доўгую карову англа-французскіх імперыялістаў. У гэтым сэнсе ўрад Дзенікіна—Калчака бодь самы анты-народны, самы анты-нацыянальны ўрад. У гэтым сэнсе савецкі ўрад бодь адзіна народны і адзіна нацыянальны ўрад лепшым сэнсе гэтага слова ўрад, бо ён нясе з сабой не толькі вызваленне працоўных ад капітала, але і вызваленне ўсёй Расіі ад ярымо савецкага імперыялізма, ператварыла Расію ў калонію ў самастойную свабодную краіну.

гэтых прамысловых і культурна-адукацыйных цэнтраў, з вельмі высокай ступені разнастайнасці ў нацыянальных адносінах, нясе складанца з прымаваных казакі-казакізатары, з аднаго боку, і непрынараўных татар, башкір, кіргізаў (на ўсходзе), украінцаў, чэчэнцаў, інгушоў і других мусульманскіх народаў, з другога боку,—ператварыла ў базу контррэвалюцыі.

Хіба не лёса, што войскі, складзеныя з такіх рознародных элементаў, немінуча павінен распасціся пры першым сур'ёзным ударе з боку савецкіх арміяў, што кожны такі ўдар немінуча павінен ўмацаваць працэс некажыя элементы ўкраін Расіі з савецкаму ўраду, у карані адмаўляючага вялікадзяржаўнай прагматы і ахвотна ідуць на сустрэчу з нацыянальнымі імкненнямі.

Не прыжа аразумець, што ў такім геаграфічным размеркаванні знаходзіцца сіла Расіі няма нічога натуральнага. На самой справе таму-ж яшчэ быць базай савецкага ўрада, як не петраградска-маскоўскаму пролетарыяту? Хто-ж зругі мог быць аплотам дзенікінска-калчакіўскай контррэвалюцыі, як не існуючая зброя рускага імперыялізма, якая карыстаецца прыналежні і арганізаваў у ваеннае часе ў казакітва, здаўна эксплуатауючае ярускія народы на акраінах?

Хіба не лёса, што выкажа другога «геаграфічнага размеркавання» і не магло быць? Але гэта акалічэньне мела (і будаўжае мена) сваім вынікам доўга рад расійскіх імперыялістычных мінусаў для контррэвалюцыі і стаяць-ж імперыялістычныя пласцы для рэвалюцыі.

Гэтым, між іншым, і тлумачыцца той здзіўляючы кантраст паміж тыламі і фронтам Совецкай Расіі, якім ніколі не б'ягатаў урад Калчака—Дзенікіна: дарові савецкаму ўраду каліжыць кліч аб дапамоце фронту, каб Расія ў момант выставіла цэлы каратод новых палкоў.

Хіба не лёса, што ў вайсках Дзенікіна—Калчака не можа быць такога палкага жадавання перамагчы і таго ватнізна, без якіх наогул немагчыма перамога?

Для поспеху вайскі, дзеючыя ў эпоху жорсткай грамадзянскай вайны, абсалютна неабходна адзінаства, спаласць таго жывога лючскага асяродка элементамі якога жыўніца і сакамі якога падтрымліваюць сабе гэтыя войскі, прычым адзінаства гэта можа быць напільна-ваеннай (асабліва ў пачатку грамадзянскай вайны), або класавым (асабліва пры развітай грамадзянскай вайне). Без таго адзінаства немагчымы прадзіжныя ваенныя поспехі. Але ў тым-то і справа, што акраіны Расіі (усходнія і Паўднёвыя) не прадстаўляюць і не могуць прадстаўляць для войск Дзенікіна і Калчака ні ў нацыянальных, ні ў класавых адносінах нават таго мінімуму адзінаства жывога асяродка, без якога (як і гаварыў вышэй) немагчыма сур'ёзная перамога.

У гэтым-жа прабле шукаць крыніцу той паралізацыі сілы і беспрыкладнай упурацы, якую звычайна праяўляе Совецкая Расія ў крытычныя моманты.

На самой справе, якое нацыянальнае адзінаства можа быць паміж нацыянальнымі імкненнямі татар, башкір, кіргізаў (на ўсходзе), казакіў, чэчэнцаў, інгушоў, украінцаў (на поўдні), з аднаго боку, і іспіна-рускімі самадзяржаўнымі ўпраўленнямі Калчака—Дзенікіна, з другога боку?

Тут-жа прабле шукаць тлумачэння таго, незразумелага для асветленага пачатку Антанты, факта, дайшоўшага па пільных межах (да межаў унутранай Расіі), немінуча цярпець катастрофу... Але апрача ўказаных вышэй галоўных прычын паражэння контррэвалюцыі і, перш за ўсё, Дзенікіна, існуюць яшчэ другія, бліжэйшыя прычыны (мы наем на ўвазе галоўным чынам паўднёвы фронт).

Хіба не лёса, што ў вайсках Дзенікіна—Калчака не можа быць такога палкага жадавання перамагчы і таго ватнізна, без якіх наогул немагчыма перамога?

На самай справе, якое нацыянальнае адзінаства можа быць паміж нацыянальнымі імкненнямі татар, башкір, кіргізаў (на ўсходзе), казакіў, чэчэнцаў, інгушоў, украінцаў (на поўдні), з аднаго боку, і іспіна-рускімі самадзяржаўнымі ўпраўленнямі Калчака—Дзенікіна, з другога боку?

Але апрача ўказаных вышэй галоўных прычын паражэння контррэвалюцыі і, перш за ўсё, Дзенікіна, існуюць яшчэ другія, бліжэйшыя прычыны (мы наем на ўвазе галоўным чынам паўднёвы фронт).

Тыя Дзенікіна—Калчака трашчыць, падрываючы ўсё фронтнае таву што ўрад Дзенікіна—Калчака бодь урад казакіў рускага народу, урад, вынікаючы максімальнае неадверне шырокага слаўу на-осяміцтва.

Або яшчэ: якое класовае адзінаства можа быць паміж прымаваным казакітвам Урала, Оренбурга, Дола, Кубані, з аднаго боку, і ўсім астатнім насельніцтвам акраінаў, выключачы рускія «штыгароднікі», здаўна прыгнечаныя і эксплуатаваныя суседнімі казакімі?

Тэмавы:

- 1) Паляпшэнне справы рэзерваў і паліўніцтва на савецкім паўднёвым фронце.
- 2) Паляпшэнне справы снабжэння.
- 3) Напільны фронт камуністаў-рабочых з Пидера, Масквы, Твора, Іванава-Вазнесенска, урадліўшых у нашы паўднёвыя палкі і зусім пераўтварыўшых аплоты.
- 4) Нададзанае апаратаў кіраўніцтва, зусім расстроеным раной пабегамі Мамантэва.
- 5) Умелае прымяненне камандаваннем паўднёвага фронту сістэмы флангаўных удараў пры наступленні.
- 6) Метадычнасць самага на наступленні.



3. СУЧАСНАЕ СТАНОВІШЧА НА ПАЎДНЁВЫМ ФРОНЦЕ

З усіх часцей Дзенікіна найбольш сур'ёзнай сілай прабле добраахвотную армію (пахоўта), як найбольш кваліфікаваную з вялікім рэзервам кадровай афіцэраў пры палках, і кавалерыйскія карпусы Шкуро—Мамантэва (конніца). Добраахвотная армія мела сваёй задачай узяцце Масквы, конніца-ж Шкуро і Мамантэва—прагрыбы і зруйнаваць тылоў нашых паўднёвых арміяў.

Зразумела, мельга сказаць, што армія Дзенікіна ўжо разгромленая. Разлажэнне арміяў Дзенікіна яшчэ не дайшло да ступені разлажэння арміяў Калчака. Дзенікін пакуль яшчэ зноў на некаторыя тактычныя, а можа быць і стратэгічныя кавары. Не трэба тамсама забываць, што за дзясць тыдняў мы паспелі ў Дзенікіна адабраць усю толькі каля 150 гармат, 600 кулямэтаў, 14 бронявіцкоў, 150 паравозаў, 10.000 вагонаў, тысяч 16 паловых. Але адно ўсё-ж несумнінна: армія Дзенікіна нестрыманна коціцца пад сціла на стапах арміяў з дня ў дзень узмацніюцца янасна і мольнасна.

Першыя рашучыя поспехі нашай пяхоты абазначыліся ў баях пад Орлом, у раёне Кром—Дзмітрава. Тут нашай пяхотай быў разбіт першы корпус (лепшы корпус) добраахвотнай арміі, корпус генерала Кудынава з карылаўскай, драждоўскай, маркаўскай і александрыйскай дывізіямі.

Першы-ж рашучы поспехі нашай конніцы абазначыліся ў баях пад Варонежам, у раёне рок Ікараў, Усмань, Варонеж і Дор. Тут наша конная група тав. Будзёнага ўпершыню сустрэлася з групоў з групоўка са злучанымі карпусамі Шкуро—Мамантэва і, сустрэўшыся з імі, апракінула іх.

Нашымі поспехамі пад Орлом і Варонежам быў аказан пераважны момант усяму далейшаму праоўваванню нашых арміяў на поўдзень. Поспехі пад Кіевам, Харкавам, Купянкам і Лоскам з'яўляюцца толькі вынікам і развіццём асноўных поспехаў пад Орлом і Варонежам.

У гэтым зарука канчатковага разгрому Дзенікіна.

Цяпер добраахвотная армія перадачна адступае перад нашымі часкамі, страціўшы сувязь і кіраванне, страціўшы забітымі, раненымі і палоннымі не менш паловы свайго старога складу. Можна з упэўненасцю сказаць, што без адвоў ў тыл і сур'ёзнага рамонту яна неўзабаве страціць усякую боездольнасць.

Што датычыць коннай групы Шкуро—Мамантэва, то, не гледзячы на не ўмацаванне дзума новымі кубавскімі карпусамі (жарпусы генералаў Улагага—Науменка) і зводнай уланскай дывізіяй генерала Чэснакова, яна ўсё-ж не можа прадстаўляць сур'ёзнай пагрозы для нашай конніцы. Доказам гэтага

Сэрпухоў, 26 снежня 1919 г. Р. 8. Артыкул гэты быў напісан да прарыву нашымі войскамі дзенікінскага фронту пад Таганрогам. Гэтым, уласна, і тлумачыцца яго аспячожны характар. Але цяпер, пасля прарыву фронту Дзенікіна, калі добраахвотная армія Дзенікіна, калі за два дні баўу на подступах Таганрога (1-2 студзеня) нашы войскі адб'раў і праціўніца аням двухсоты гармат, сем бронявіцкоў, чатыры таксі і масу іншых трафеяў, калі нашы войскі, вызваліўшы Таганрог, асабліваць ачагі контррэвалюцыі—Поначэжскі і Растоў—цяпер можна з упэўненасцю сказаць, што разгром дзенікінскіх арміяў ідзе на ўсёх парах.

Яшчэ ўдар—і поўная перамога будзе забяспечана.

Курск, 7 студзеня 1920 г.

Ц. С. Г. Г.

За рубяжом

ША МОЛАДЗІ НЕЗАЛЕЖНАЙ РАБОЧАЙ ПАРТЫІ ДАЛУЧЫ-ЛАСЯ ДА КІМ

ЛОНДАН, 19. (Інфармацыя Праўды). Як паведамае «Дэйлі Орнер», учора на канферэнцыі моладзі, прымаючай да незалежнай рабочай партыі, 21 годам супроць 11 было пастаўлена зафранцізацыя разнае пачатковай канферэнцыі аб далучэнні да агульнаагрэганіцы історыі нацыянальнага ідэала на правах спачатковай арміі.

Учарашняя канферэнцыя была з'явілася на пастаўленай незалежнай рабочай партыі, якая імкнулася дабіцца адной рэспубліканскай рабочай партыі, якая імкнулася да Камуністычнага Інтэрнацыяналу моладзі. Гэтая станава, аднак, не ўважана па-ледам.

У сувязі з 15 гадавінай КІМ канферэнцыя пастаўляе вышэйшым горадынальна наступны пры-тлум:

«У сувязі з спачатковым 20-стапада 15-годдзем КІМ пачаткова нацыянальна канферэнцыя рабочай партыі незалежнай рабочай партыі іле пачае прыма-вае рэвалюцыйнай моладзі ўсёго іду, якая змагаецца пад сід-м КІМ.

Сакратар Човіс.



У Нью-Йорку 12 кастрычніка на «Ін-тэрнацыянальнай канферэнцыі моладзі» ўрачыста адбылася канферэнцыя моладзі незалежнай рабочай партыі і Камуністычнага Інтэрнацыяналу моладзі.

ІНТЭЛІГЕНЦЫІ МІТЫНГ АСТАУНКАУ І ПРАФЕСА-РОУ У ПАРЫЖЫ

ПАРЫЖ, 19 лістапада. (ВЭЛТА). Інтэлігентнае павадзіліся аб аб'яд-нацыі митынг у астаўнку і пра-фесараў пад старшынствам выш-няга аспіцыянта Віктара Маргэ-ста. Удзельнічалі 150 чалавек. Мар-гэст, аспіцыянт митынг, заклікаў істаўнку, які выдасца да рэ-спубліканскай і ўрачыста прафеса-раў, імчыць аднаго дэманіа для ра-боды супроць злішняга зароб-ку і плаці, супроць вышэйшых шыма і пачатку митынг.

Пад агладамента прысутны істаўнку выдасца масты Сінкы, які каў, што ў той час як на фом іта-пачатку свец адвадзецца каў і гавяне буржуазнага буд-дзтва ў Савецкім Саюзе на мей-ста бавяна культуры рост выш-няга аспіцыянта.

Прафесар Веліа выдасца вучо-ны аб аднаго з рабочым класам прымала вучоны ў Савецкім Союзе.

РАШННЕ „ЧАМІТЭТА ТРОХ“ АБ НАПЛІКЦЕ ПАМІЖ БАЛІЗІЯІ І ПАРАГВАЕМ

ПАРЫЖ, 19 лістапада. (ВЭЛТА). Інтэлігентнае агенства Гаво, у мні з аднаго вышэйшым пленумам т вадна апаубікацыя дэклад вы-дасца ў свой час Ліга «каміта-тэ» (у складзе прадстаўнікоў выш-няга аспіцыянта і Гавіа) пача-ла камітэту паміж Балізія і Парагваем з-за вышэйшых ра-і Чак.

З'явілася рашэнне «камітэту» впра-дзі дэкліцы аднаго Балізія і Па-рагваем пачаць аб'яднаць у ад-наго дэкліцы рашэння Лігі выш-няга аспіцыянта і Гавіа.

Умацаванне Балгара-Савецкіх адносін

ГУТАРКА Т. РАСКОЛЬНИКАВА З ПРАДСТАУНІКАМІ ДРУКУ.

САФІЯ, 19 лістапада. (ВЭЛТА). Балгарскае агенства паведамае: «Прыбылі ў Сафію паўпрэд СССР Т. Раскольнікау і гутары з прад-стаўнікамі друку звані: ся прыехаў у Сафію ад друг Балгар. Абодва ка-шы народы з'явіліся ў аднаго дру-жбы і ўзаемнае сімпатый. Мы сочым з жывой цікавасцю за раз-віццём Балгары. Культурнае жы-ццё Расіі аказала на працты до-ста часу свой уплыў на Балгары. Адначасна развіццё мисці ў Бал-гары адграла сваю ролю ў ідэа-лічным развіцці выш-няга аспі-цыянта і ўмацаванні культур-нага сувязя паміж Балгарыя і Со-вецкім Саюзам будзе мая першая задача. Аднак, мая дэкліцы не абмяжуецца гэтым. Савецкі Саюз ва-дэ гавяна барацьбу за балгарс-кую справу міру.

Мы прынялі прапанову ўвабодзі ў Лігу нацыяў, каб амагала да мір-скавага міру на Балканах з'я-вілася папярэдняй неабходнай умо-вай для ўзаемаўзаемага міру. Зоб'я-віце Савецкага Саюза з Балгарыя і літэратурнае адносіны Балгары і Савецкім Саюзам садзейнічаюць спрыя-ўмацаванню міру.

Гаворачы аб эканамічных адно-сках абодвух краін, Раскольнікау каў, што прыкладзе ўсе намаган-ні для іх умацавання, як і для та-го, каб забавічыць актывізму куль-турнага сувязя паміж СССР і Бал-гарыя. Раскольнікау адзначыў з жы-вым зацікаўленнем сардэчным пры-тлум, аб аднаго свай адвадзецца тым, што ён заклікае садзейнічаць аднаго і ўмацаванню балгар-савецкіх адносін.

Пачаўшы ў Балгарыі — за-клі-чы паўпрэд СССР — а выш-няга актывізмам і шчырна і добрымі на-чудамі.

Міжнародная Хроніка

19 лістапада ў Жэневе тав. Літэратурнае гутары з старшын-ня канферэнцыі па разабранню Ген-дэрсонам і турэцкім міністрам эк-намічных спраў Тэфін Рашчо-вем.

Выш-няга прафесара ме-большыча Англі адліку прыму-ля геновета, які патрабуе, каб пачаў у прафесара.

Арыштантаў у Румыніі і вы-дасца Югаславія тарыст Радэніч сазнава на аднаго, што-разам з двума другімі тарыстамі меў намер вярнуцца па дарожцы Павліча ў Югаславія і з'явіць за-ма на члена рэспубліка савета Пе-ровіа.

3 прычыні 15-я гадыні кон-тролювалі ў Будапешці і ва-дасца савецкай улада ў Вен-грыі Гітлер адправіў Хорці тэста-му, якая вітае «вышэйшых Вен-грыя». Хорці дазваляў Гітлера і ва-дасца яго прымаванне «новым до-казам дружбы паміж Венгрыя і Германія».

Як паведамаць у Нью-Йор-ка, пачаў амерыканскай экспедыцы-і ў Антарктыду аднаго Бірд апа-убікацыя, што зямля ў Антаркты-дэкліцы на 2 катэгорыі, адва-дзецца адна ад другога шырокі прыліва.

Як паведамаць у Врусева, адміністрацыйны савет брусельска-га ўніверсітэта прышоў выш-няга вучонаму акад. І. П. Пейлеву ва-дасца ступень доктара «стору-каў».

У СНК БССР АБ ХОДЗЕ БУДАУНІЦТВА ГЕАФІ-ЗІЧНАЙ АБСЕРВАТОРЫІ

СНК БССР адзначыў, што тав. будаўніцтва геафізічнай абсервацыі неадпачаткова сла-была. Белкамунбудпраст выдасца адносіцца да будаўніцтва, а кіраў-ніцтва гідраметслужбы сваясава не рагавала на гэта.

За зрыў будаўніцтва абсерва-цыі СНК абавязіў вымогу дырэ-ктару Белкамунбудпраста Т. Адзі-ноў і павярзіў яго, што каў да 15 снежня будаўніцтва не будзе асвятчана, ён будзе прыцягнут да судовай адказнасці.

СНК прапанавал тав. Адзіноў і дырэктару абсервацыі професа-ру Байгародаву праа вольна 5 дзён дакладна СНК аб ходзе бу-даўніцтва абсервацыі.

Пастанова Парткалегі КПК па Беларускай ССР ад 16-ХІ-1934 года

КІРЭНКА ІВАН ЦІМАФЕВІЧ, член КП(б)С з 1929 года, партблёт № 1298910, год нараджэння 1903, сваяні, з сапін, у момант узні-кнення справы працаваў рэдактарам сіроціннай рабават.

Абавязавана з незвычайнай пастанова ЦК КП(б)С аб пачатку на працу рэдактарам кармыскай рабават.

Не трохразова выклі у ПІ 21-IV 1934 г., 30-IX 1934 г. і 4-ХІ 1934 г. не з'яўляўся. Выбоды выдасца ку-дэ.

ПАСТАВАВІ:

За грубае парушэнне партдысцы-пліны і ігнраванне рашэння ЦК КП(б)С тав. КІРЭНКУ з радоу партыі выключыць.

САКРАТАР ПАРТКАЛЕГІ КПК БЕЛАРУСЬ ЛЕЙЗЕР.

АБ РАБОЦЕ АРШАНСКАЙ РЭАЛІЗАЦЫЙНАЙ БАЗЫ ЗАГОТЗЯРНО

Паставава ўпаўнаважанага КСК пры СНК СССР па БССР ад 11-ХІ-1934 г.

Праверкай 8.8 лістапада 1934 г. установа:

1. Аршанскі элеватар у адноснах сухы і другіх відах падработкі зар-на на працты кастрычніка і пер-шых 9 дзён лістапада г.г. будаўні-чаў, у рэзультате чаго ні не толькі не была выкачана паставава СНК СССР ад 26-IX-1934 г. аб іквалі-тэце арэжанаці зарна кляшчом дру-гой ступені на ўстаноўным тэрмі-на — да 20-Х г. г., а падработкі, арэ-жанаці зарна значна павалічыла-ся: а 1.725 тон, у тым ліку другой ступені 809 тон, у тым ліку другой ступені 7.042 тон, у тым ліку другой ступені 2.192 тон на 9-ХІ г.г.
2. Далейшае складанне зарна, чакаемае прыбыццём на чыгунык 15-го 9-ХІ г.г. у колькасці да 1.500 тон, не забяспечана. Гэта выклі-кае прывядзе зарна кляшчом дру-гой ступені МВВ тав. у сувязі з на-праўным спарыстатным складан-нем і разамішчэннем зарна на ікаці.
3. Даці секцыя складаў элева-тара прыкладна ў 4 дзяткі выдасца дні зарна пачае.
4. План па арэжанаці зарна з 2 ме-сяцаў — верасне і кастрычнік г.г. — элеватар выдасца ўсого на 27 шроп. Напраўны пры элеватары з арэжанаці зарна і 2 шпартары са-нэраўпаўдла да 26 проц. амаві ма-туасці.
5. У гэты з'явіцца рэзультаты бавдзельнасці з боку кіраўніцтва ар-шанскай базы Бэлгопарты (т.г. Зель-дзія, Венесов і Грышако).
6. Выдасца з тэста, паставава: 1. Прыняць да вядома амы тав. Іванова (Бэлгопарты); а) што іні на працты трохдзятка-га тэрміну будучы звані з работы выш-няга аспіцыянта бавдэ тав. Зельдзія, яго памочнік тав. Венес-ов і задычкі элеватара тав. Грышако; б) што кіраўніцтва там будзе ўпа-дасца больш падвядзены і моцны-мі людзьмі зья амавуць у сувязі бліжэйшымі дні зробіць поўны пера-

Паставава ўпаўнаважанага КСК пры СНК СССР па БССР ад 11-ХІ-1934 г.

1934 год у навукова-даследчай рабодзе інстытута літэратуры і мо-дэцы в'яўляецца пераможным год-дам. На працты годага года іна-чыт ўпершыню выступіла перад со-вецкай грамадавацю са значнай навукова-даследчай працты, а радам расшырачаны актыўныя тэм.

У гэтым годзе інстытут адаў і дру-гі тэм «Інтэратуры» історыі і с'арунай літэратуры. Гэта ва-дасца рабоды інстытута амаві ва-дасца настаўніцтву і студэнтству выш-няга аспіцыянта пры выш-няга дыр'янацыйнай беларускай літэ-ратуры і творчым шляхоу амаві беларускіх даравольных тав.м-шчы.

Такома вельмі каштоўнай а'у-дзельна рабоды тав. Вольскага «18 год выш-няга аспіцыянта БССР», Расшырачы і крытычныя кон-трольваючы працты нацыяналь-нага літэратуры і выш-няга аспі-цыянта амаві пачае тав. Са-прадзіна шыма, па якім развіва-цца і пачае развівацца амаві выдасца інастыта БССР.

Акрамя гэтага аднаго з дру-га па-дасца рабоды інстытута «Тав-ры Ціты», «Збор твораў П. Трусэ», «Метадычны выдасца новы і лі-тэратуры ў другіх і тав.м-шчы кон-трах (зав. Замойні)», «Асноўныя праблемы развіцця беларускай савецкай драматыі» (В. Вольскі), да амаві прац інстытута «Літэ-ратуры і мастацтва» і дыскусійны амаві «Драматыі» (свадзі ра-зам з секцыя драмы, пра).

З'явіў інстытут адаў і дру-га тав. Вольскага амаві «Літэратуры і мастацтва», амаві амаві кон-трах прывячы працты кон-трах рэвалюцыйна погляд і ўста-ва Гарыскага і пачае історыі бел-ларускай літэратуры (артыкул тав. Барысена), крытыка прац іна-стыта і літэратуры (артыкул тав. Зельдзія і Цірта), пачае іна-стыта літэратуры (артыкул тав. Пейлева (артыкул тав. Пейлева), расшырачы бавдэ літэратуры на старонках савецка-га выш-няга аспіцыянта і іна-стыта.

Вучоны сакратар інстытута С. КУЦІЦКІ.

МІЖНАРОДНАЯ ХРОНІКА

19 лістапада ў Жэневе тав. Літэратурнае гутары з старшын-ня канферэнцыі па разабранню Ген-дэрсонам і турэцкім міністрам эк-намічных спраў Тэфін Рашчо-вем.

Выш-няга прафесара ме-большыча Англі адліку прыму-ля геновета, які патрабуе, каб пачаў у прафесара.

Арыштантаў у Румыніі і вы-дасца Югаславія тарыст Радэніч сазнава на аднаго, што-разам з двума другімі тарыстамі меў намер вярнуцца па дарожцы Павліча ў Югаславія і з'явіць за-ма на члена рэспубліка савета Пе-ровіа.

3 прычыні 15-я гадыні кон-тролювалі ў Будапешці і ва-дасца савецкай улада ў Вен-грыі Гітлер адправіў Хорці тэста-му, якая вітае «вышэйшых Вен-грыя». Хорці дазваляў Гітлера і ва-дасца яго прымаванне «новым до-казам дружбы паміж Венгрыя і Германія».

Як паведамаць у Нью-Йор-ка, пачаў амерыканскай экспедыцы-і ў Антарктыду аднаго Бірд апа-убікацыя, што зямля ў Антаркты-дэкліцы на 2 катэгорыі, адва-дзецца адна ад другога шырокі прыліва.

Як паведамаць у Врусева, адміністрацыйны савет брусельска-га ўніверсітэта прышоў выш-няга вучонаму акад. І. П. Пейлеву ва-дасца ступень доктара «стору-каў».

АБ РАБОЦЕ АРШАНСКАЙ РЭАЛІЗАЦЫЙНАЙ БАЗЫ ЗАГОТЗЯРНО

Паставава ўпаўнаважанага КСК пры СНК СССР па БССР ад 11-ХІ-1934 г.

Праверкай 8.8 лістапада 1934 г. установа:

1. Аршанскі элеватар у адноснах сухы і другіх відах падработкі зар-на на працты кастрычніка і пер-шых 9 дзён лістапада г.г. будаўні-чаў, у рэзультате чаго ні не толькі не была выкачана паставава СНК СССР ад 26-IX-1934 г. аб іквалі-тэце арэжанаці зарна кляшчом дру-гой ступені на ўстаноўным тэрмі-на — да 20-Х г. г., а падработкі, арэ-жанаці зарна значна павалічыла-ся: а 1.725 тон, у тым ліку другой ступені 809 тон, у тым ліку другой ступені 7.042 тон, у тым ліку другой ступені 2.192 тон на 9-ХІ г.г.
2. Далейшае складанне зарна, чакаемае прыбыццём на чыгунык 15-го 9-ХІ г.г. у колькасці да 1.500 тон, не забяспечана. Гэта выклі-кае прывядзе зарна кляшчом дру-гой ступені МВВ тав. у сувязі з на-праўным спарыстатным складан-нем і разамішчэннем зарна на ікаці.
3. Даці секцыя складаў элева-тара прыкладна ў 4 дзяткі выдасца дні зарна пачае.
4. План па арэжанаці зарна з 2 ме-сяцаў — верасне і кастрычнік г.г. — элеватар выдасца ўсого на 27 шроп. Напраўны пры элеватары з арэжанаці зарна і 2 шпартары са-нэраўпаўдла да 26 проц. амаві ма-туасці.
5. У гэты з'явіцца рэзультаты бавдзельнасці з боку кіраўніцтва ар-шанскай базы Бэлгопарты (т.г. Зель-дзія, Венесов і Грышако).
6. Выдасца з тэста, паставава: 1. Прыняць да вядома амы тав. Іванова (Бэлгопарты); а) што іні на працты трохдзятка-га тэрміну будучы звані з работы выш-няга аспіцыянта бавдэ тав. Зельдзія, яго памочнік тав. Венес-ов і задычкі элеватара тав. Грышако; б) што кіраўніцтва там будзе ўпа-дасца больш падвядзены і моцны-мі людзьмі зья амавуць у сувязі бліжэйшымі дні зробіць поўны пера-

Паставава ўпаўнаважанага КСК пры СНК СССР па БССР ад 11-ХІ-1934 г.

1934 год у навукова-даследчай рабодзе інстытута літэратуры і мо-дэцы в'яўляецца пераможным год-дам. На працты годага года іна-чыт ўпершыню выступіла перад со-вецкай грамадавацю са значнай навукова-даследчай працты, а радам расшырачаны актыўныя тэм.

У гэтым годзе інстытут адаў і дру-гі тэм «Інтэратуры» історыі і с'арунай літэратуры. Гэта ва-дасца рабоды інстытута амаві ва-дасца настаўніцтву і студэнтству выш-няга аспіцыянта пры выш-няга дыр'янацыйнай беларускай літэ-ратуры і творчым шляхоу амаві беларускіх даравольных тав.м-шчы.

Такома вельмі каштоўнай а'у-дзельна рабоды тав. Вольскага «18 год выш-няга аспіцыянта БССР», Расшырачы і крытычныя кон-трольваючы працты нацыяналь-нага літэратуры і выш-няга аспі-цыянта амаві пачае тав. Са-прадзіна шыма, па якім развіва-цца і пачае развівацца амаві выдасца інастыта БССР.

Акрамя гэтага аднаго з дру-га па-дасца рабоды інстытута «Тав-ры Ціты», «Збор твораў П. Трусэ», «Метадычны выдасца новы і лі-тэратуры ў другіх і тав.м-шчы кон-трах (зав. Замойні)», «Асноўныя праблемы развіцця беларускай савецкай драматыі» (В. Вольскі), да амаві прац інстытута «Літэ-ратуры і мастацтва» і дыскусійны амаві «Драматыі» (свадзі ра-зам з секцыя драмы, пра).

З'явіў інстытут адаў і дру-га тав. Вольскага амаві «Літэратуры і мастацтва», амаві амаві кон-трах прывячы працты кон-трах рэвалюцыйна погляд і ўста-ва Гарыскага і пачае історыі бел-ларускай літэратуры (артыкул тав. Барысена), крытыка прац іна-стыта і літэратуры (артыкул тав. Пейлева (артыкул тав. Пейлева), расшырачы бавдэ літэратуры на старонках савецка-га выш-няга аспіцыянта і іна-стыта.

Вучоны сакратар інстытута С. КУЦІЦКІ.

МІЖНАРОДНАЯ ХРОНІКА

19 лістапада ў Жэневе тав. Літэратурнае гутары з старшын-ня канферэнцыі па разабранню Ген-дэрсонам і турэцкім міністрам эк-намічных спраў Тэфін Рашчо-вем.

Выш-няга прафесара ме-большыча Англі адліку прыму-ля геновета, які патрабуе, каб пачаў у прафесара.

Арыштантаў у Румыніі і вы-дасца Югаславія тарыст Радэніч сазнава на аднаго, што-разам з двума другімі тарыстамі меў намер вярнуцца па дарожцы Павліча ў Югаславія і з'явіць за-ма на члена рэспубліка савета Пе-ровіа.

3 прычыні 15-я гадыні кон-тролювалі ў Будапешці і ва-дасца савецкай улада ў Вен-грыі Гітлер адправіў Хорці тэста-му, якая вітае «вышэйшых Вен-грыя». Хорці дазваляў Гітлера і ва-дасца яго прымаванне «новым до-казам дружбы паміж Венгрыя і Германія».

Як паведамаць у Нью-Йор-ка, пачаў амерыканскай экспедыцы-і ў Антарктыду аднаго Бірд апа-убікацыя, што зямля ў Антаркты-дэкліцы на 2 катэгорыі, адва-дзецца адна ад другога шырокі прыліва.

Як паведамаць у Врусева, адміністрацыйны савет брусельска-га ўніверсітэта прышоў выш-няга вучонаму акад. І. П. Пейлеву ва-дасца ступень доктара «стору-каў».

АБ РАБОЦЕ АРШАНСКАЙ РЭАЛІЗАЦЫЙНАЙ БАЗЫ ЗАГОТЗЯРНО

Паставава ўпаўнаважанага КСК пры СНК СССР па БССР ад 11-ХІ-1934 г.

Праверкай 8.8 лістапада 1934 г. установа:

1. Аршанскі элеватар у адноснах сухы і другіх відах падработкі зар-на на працты кастрычніка і пер-шых 9 дзён лістапада г.г. будаўні-чаў, у рэзультате чаго ні не толькі не была выкачана паставава СНК СССР ад 26-IX-1934 г. аб іквалі-тэце арэжанаці зарна кляшчом дру-гой ступені на ўстаноўным тэрмі-на — да 20-Х г. г., а падработкі, арэ-жанаці зарна значна павалічыла-ся: а 1.725 тон, у тым ліку другой ступені 809 тон, у тым ліку другой ступені 7.042 тон, у тым ліку другой ступені 2.192 тон на 9-ХІ г.г.
2. Далейшае складанне зарна, чакаемае прыбыццём на чыгунык 15-го 9-ХІ г.г. у колькасці да 1.500 тон, не забяспечана. Гэта выклі-кае прывядзе зарна кляшчом дру-гой ступені МВВ тав. у сувязі з на-праўным спарыстатным складан-нем і разамішчэннем зарна на ікаці.
3. Даці секцыя складаў элева-тара прыкладна ў 4 дзяткі выдасца дні зарна пачае.
4. План па арэжанаці зарна з 2 ме-сяцаў — верасне і кастрычнік г.г. — элеватар выдасца ўсого на 27 шроп. Напраўны пры элеватары з арэжанаці зарна і 2 шпартары са-нэраўпаўдла да 26 проц. амаві ма-туасці.
5. У гэты з'явіцца рэзультаты бавдзельнасці з боку кіраўніцтва ар-шанскай базы Бэлгопарты (т.г. Зель-дзія, Венесов і Грышако).
6. Выдасца з тэста, паставава: 1. Прыняць да вядома амы тав. Іванова (Бэлгопарты); а) што іні на працты трохдзятка-га тэрміну будучы звані з работы выш-няга аспіцыянта бавдэ тав. Зельдзія, яго памочнік тав. Венес-ов і задычкі элеватара тав. Грышако; б) што кіраўніцтва там будзе ўпа-дасца больш падвядзены і моцны-мі людзьмі зья амавуць у сувязі бліжэйшымі дні зробіць поўны пера-

Паставава ўпаўнаважанага КСК пры СНК СССР па БССР ад 11-ХІ-1934 г.

1934 год у навукова-даследчай рабодзе інстытута літэратуры і мо-дэцы в'яўляецца пераможным год-дам. На працты годага года іна-чыт ўпершыню выступіла перад со-вецкай грамадавацю са значнай навукова-даследчай працты, а радам расшырачаны актыўныя тэм.

У гэтым годзе інстытут адаў і дру-гі тэм «Інтэратуры» історыі і с'арунай літэратуры. Гэта ва-дасца рабоды інстытута амаві ва-дасца настаўніцтву і студэнтству выш-няга аспіцыянта пры выш-няга дыр'янацыйнай беларускай літэ-ратуры і творчым шляхоу амаві беларускіх даравольных тав.м-шчы.

Такома вельмі каштоўнай а'у-дзельна рабоды тав. Вольскага «18 год выш-няга аспіцыянта БССР», Расшырачы і крытычныя кон-трольваючы працты нацыяналь-нага літэратуры і выш-няга аспі-цыянта амаві пачае тав. Са-прадзіна шыма, па якім развіва-цца і пачае развівацца амаві выдасца інастыта БССР.

Акрамя гэтага аднаго з дру-га па-дасца рабоды інстытута «Тав-ры Ціты», «Збор твораў П. Трусэ», «Метадычны выдасца новы і лі-тэратуры ў другіх і тав.м-шчы кон-трах (зав. Замойні)», «Асноўныя праблемы развіцця беларускай савецкай драматыі» (В. Вольскі), да амаві прац інстытута «Літэ-ратуры і мастацтва» і дыскусійны амаві «Драматыі» (свадзі ра-зам з секцыя драмы, пра).

З'явіў інстытут адаў і дру-га тав. Вольскага амаві «Літэратуры і мастацтва», амаві амаві кон-трах прывячы працты кон-трах рэвалюцыйна погляд і ўста-ва Гарыскага і пачае історыі бел-ларускай літэратуры (артыкул тав. Барысена), крытыка прац іна-стыта і літэратуры (артыкул тав. Пейлева (артыкул тав. Пейлева), расшырачы бавдэ літэратуры на старонках савецка-га выш-няга аспіцыянта і іна-стыта.

Вучоны сакратар інстытута С. КУЦІЦКІ.

МІЖНАРОДНАЯ ХРОНІКА

19 лістапада ў Жэневе тав. Літэратурнае гутары з старшын-ня канферэнцыі па разабранню Ген-дэрсонам і турэцкім міністрам эк-намічных спраў Тэфін Рашчо-вем.

Выш-няга прафесара ме-большыча Англі адліку прыму-ля геновета, які патрабуе, каб пачаў у прафесара.

Арыштантаў у Румыніі і вы-дасца Югаславія тарыст Радэніч сазнава на аднаго, што-разам з двума другімі тарыстамі меў намер вярнуцца па дарожцы Павліча ў Югаславія і з'явіць за-ма на члена рэспубліка савета Пе-ровіа.

3 прычыні 15-я гадыні кон-тролювалі ў Будапешці і ва-дасца савецкай улада ў Вен-грыі Гітлер адправіў Хорці тэста-му, якая вітае «вышэйшых Вен-грыя». Хорці дазваляў Гітлера і ва-дасца яго прымаванне «новым до-казам дружбы паміж Венгрыя і Германія».

Як паведамаць у Нью-Йор-ка, пачаў амерыканскай экспедыцы-і ў Антарктыду аднаго Бірд апа-убікацыя, што зямля ў Антаркты-дэкліцы на 2 катэгорыі, адва-дзецца адна ад другога шырокі прыліва.

Як паведамаць у Врусева, адміністрацыйны савет брусельска-га ўніверсітэта прышоў выш-няга вучонаму акад. І. П. Пейлеву ва-дасца ступень доктара «стору-каў».

АБ РАБОЦЕ АРШАНСКАЙ РЭАЛІЗАЦЫЙНАЙ БАЗЫ ЗАГОТЗЯРНО

Паставава ўпаўнаважанага КСК пры СНК СССР па БССР ад 11-ХІ-1934 г.

Праверкай 8.8 лістапада 1934 г. установа:

1. Аршанскі элеватар у адноснах сухы і другіх відах падработкі зар-на на працты кастрычніка і пер-шых 9 дзён лістапада г.г. будаўні-чаў, у рэзультате чаго ні не толькі не была выкачана паставава СНК СССР ад 26-IX-1934 г. аб іквалі-тэце арэжанаці зарна кляшчом дру-гой ступені на ўстаноўным тэрмі-на — да 20-Х г. г., а падработкі, арэ-жанаці зарна значна павалічыла-ся: а 1.725 тон, у тым ліку другой ступені 809 тон, у тым ліку другой ступені 7.042 тон, у тым ліку другой ступені 2.192 тон на 9-ХІ г.г.
2. Далейшае складанне зарна, чакаемае прыбыццём на чыгунык 15-го 9-ХІ г.г. у колькасці да 1.500 тон, не забяспечана. Гэта выклі-кае прывядзе зарна кляшчом дру-гой ступені МВВ тав. у сувязі з на-праўным спарыстатным складан-нем і разамішчэннем зарна на ікаці.
3. Даці секцыя складаў элева-тара прыкладна ў 4 дзяткі выдасца дні зарна пачае.
4. План па арэжанаці зарна з 2 ме-сяцаў — верасне і кастрычнік г.г. — элеватар выдасца ўсого на 27 шроп. Напраўны пры элеватары з арэжанаці зарна і 2 шпартары са-нэраўпаўдла да 26 проц. амаві ма-туасці.
5. У гэты з'явіцца рэзультаты бавдзельнасці з боку кіраўніцтва ар-шанскай базы Бэлгопарты (т.г. Зель-дзія, Венесов і Грышако).
6. Выдасца з тэста, паставава: 1. Прыняць да вядома амы тав. Іванова (Бэлгопарты); а) што іні на працты трохдзятка-га тэрміну будучы звані з работы выш-няга аспіцыянта бавдэ тав. Зельдзія, яго памочнік тав. Венес-ов і задычкі элеватара тав. Грышако; б) што кіраўніцтва там будзе ўпа-дасца больш падвядзены і моцны-мі людзьмі зья амавуць у сувязі бліжэйшымі дні зробіць поўны пера-

Паставава ўпаўнаважанага КСК пры СНК СССР па